

най сітуацыі грамадскасць Рэспублікі ня мае ніякага механізму ўзьдзеяньня на падобныя дакументы.

2 -- 3 жніўня, Гомель. Два дні працягвалася заходжанье ў горадзе высокапастаўленых гасціц -- Ягора Ліачова і Яфрэма Сакалова. Пад час гэтага візіту нясорамна было прысьці па гомельскіх вуліцах -- гэтак іх вымылі і вычысьці. Людзі з задавальненнем заходзілі ў крамы: аднекуль зьявіліся і кава, і кілбаса, нават аліўкавы алей з Турцыі, а банаў -- як бульбы. Але зъехаў маскоўскі госьць, і стаў горад ранейшы. Відаць, няварта было гомельскім народным дэпутатам СССР марнаваць час на гаворку са Старшыней Саўміна СССР М.Рыхковым аб паліяпшэнні забесьпачэння Гомеля ды вобласці прадуктамі ў сувязі з Чарнобыльскай катастрофай. Праблема вирашаецца значна прасьцей... (Паводле Алеся Яўсеенкі).

10 верасня, Менск. У Заводскім (каля стадыёна "Трактар"), Ленінскім (каля ўніверсама "Серабранка") і Маскоўскім (на стадыёне ВА "Прамень") адбыліся мітынгі, арганізаваныя раённымі Радамі БНФ "Адраджэнне". На мітынгах востра крытыковалася рэакцыйнасць апублікаваных законапраектаў аб выбарах у рэспубліканскі і мясцовыя Саветы (квоты для грамадскіх арганізацый, акруговыя сходы, магчымасць безальтернатыўных выбараў і інш.). На мітынгу ў Маскоўскім раёне выступіў народны дэпутат СССР Станіслаў Шушкевіч. Былі прынятыя рэзоляцыі з патрабаваннямі зарэгістраваць "Адраджэнне" і апублікаваць ініцыятывы законапраект БНФ аб выбарах.

АБ'ЯВА

Управа "Адраджэнне" праводзіць інвентаризацыю транспарту, які плануецца выкарстоўваць у дзейнасці БНФ. Кіроўцам, якія будуць выконваць разавыя даручэнні, гарантуюцца аплата падпісаў і мінімум камандзіровачных. Сябры групаў падтрымкі могуць зарэгістраваць свае аўтамабілі ў раённых Радах. При гэтым неабходна падаць наступныя звесткі: 1) прозывіща і імя гаспадара аўтамабіля; 2) дакладны адрес і тэлефон (той, па якім можна аператыўна звязацца); 3) марку машыны. Сябры групаў падтрымкі на вытворчасці, а таксама прыхільнікі БНФ могуць падаваць звесткі сябру Управы Алею Гуркову: 220100, Менск, вул. Горкага, 143 -- 65. Тэл. 34-42-78 (катні).

НОВЫ РАХУНАК БНФ "АДРАДЖЭННЕ"

Грошовыя паштовыя пераводы просім накіроўваць на адрес: 232012, Вільнюс, ул. Жирмуна, 106. Сберегательная касса номер 8289/059, код банка 751627, расчетный счет 164505, сберегательная книжка номер 9671, Стеху Валентіну Владиславовичу. (Рахунак адкрыты ў Літве, бо там больш надзейна).

Нумар падрыхтавалі А.Суша, С.Дубавец, С.Навумчык, П.Жук. Адрес для карэспандэнцыі: 220113, Менск-113, абанементная скрыня 327. Нагадваем, што бяз Вашых ахвяраваньняў выданыне "Навінаў" стане немагчымым. Меркаваныне аўтараў апублікаваных матэрыялаў не абавязкова супадае зь меркаваннем рэдакцыі і кіраўніцтва БНФ.

НАВІНЫ



БЕЛАРУСКАГА НАРОДНАГА ФРОНТУ ЗА ПЕРАБУДОВУ "АДРАДЖЭННЕ"
11--12'1989
жнівень--верасень.

УЛАДЗІМЕР КАРАТКЕВІЧ
ПРА НАЧАЛЬС ЗА НА БЕЛАРУСІ:

"Бог дзяліў міх народамі землі: Адным тое, другім -- тое. Прыйшлі беларусы... Вельмі х пану Богу спадабаліся. Ен і пачаў нас надзяляць: "Рэкі вам даю поўны, пушчы непамерныя, азёры -- нялічаныя. Сыпёкі ў вас ніколі ня будзе, але й холаду -- пагатоў. Захэрціся на багатай зямлі на дам, каб быті ўзвішныя, кемлівыя, працавітыя, але й голаду ў вас ніколі ня будзе. Наадварот, у голад шмат багацейшыя людзі будуць да вас прыходзіць. Ни ўродзіць хлеб, то ўродзіць бульба. А яшчэ звязы й дзічины ў пушчах чародамі, рыбы ў рэках касякамі, пчолы ў борцах мільёнамі. А травы -- як чай. Ни будзе голаду. Жанчыны ў вас будуць прыгожыя, дзеці -- дужыя, сады -- багатыя, грыбоў ды ягад -- заваліся. Людзі вы будзеце таленавітыя, на музыку, песні, вершы -- здатныя. На дойлідства -- таксама. І будзеце вы жыць ды жыць, ну як..." Тут яго съвіты Мікола ў бок штурхае: "Пане Божа, ды вы падумайце. Гэта х вы ім рай аддаяцё! Гэта х вы... Бо-ха мой!.. Да яны пры іхнай языкатасці туды з сапраўднага раю ўсіх перавабяць!..." Бог падумаў, крэкнуў, але назад адбіраць ня будзеш. Сапраўды, ёсьць ужо яна, зямля. Лані бягучы -- лес варушыцца. Рыба чаўны з вады выціскае. Дрэвы -- да сонца. "Добра, -- кажа, -- зямля будзе -- рай. А каб не занадта вы перад мaim раем ганарыліся -- дам я вам найгоршае ва ўсім съвеце начальства... Гэта вам для раўнавагі".

КРОНІКА

15 ліпеня, Ворша. У суботу, 15 ліпеня, адзначы -- выходны дзень, -- аршанцы маглі назіраць незвычайную праўбу працоўнага энтузіазму: спрытныя дзецикі ліхаманкава зачалочвалі вокны і дэзвёры былога дамініканскага касьцёлу, помніка архітэктуры 18 ст.

Да нядыўнага часу ў будынку быў размешчаны Дом культуры будаўнікоў, і помнікам архітэктуры ён стаў лічыцца толькі нядыўна, дзякуючы намаганням канфедэратаў з суполкі "Повязь", якія актыўна пратэставалі супраць меркаванасці былога касьцёла ў "палац са шклом і бетону". Менская камісія падтрымала патрабаваныне "Повязі", былі прынятыя неадкладныя меры, і будаўнікі пакінулі касьцёл. Але пакуль аршанская ўстановы высывяліся, хто ж зь іх цяпер гаспадар будынку, у ім пасяліліся аматары моцных напояў і "циажкія" падлёткі, якія хутка

пачалі зъмяніць інтэр'ер адпаведна свайму густу. Балазе, дзіверы праз увесь час былі гасцінна расчынёны...

Справа вырашылася на дзіва лёгка. Дастаткова было зъявіца аб'явам, якія заклікалі жыхароў горада на сустречу з дэлегатамі Устаноўчага зьезду БНФ у... той самы будынак. У выніку аперату́насьці гарадскіх уладаў гаворка мусіла адбыцца ў парку перад касцёлам, бо ўсе ўваходы былі дыхтоўна закалочаныя. Людзі цікавіліся Програмай "Адроджэння", падзеямі ў Літве, давалі пытаныні пра беларускія нацыянальныя сімвалы. Раз-пораз гутарка пераходзіла на мясцовыя праблемы, якіх, на здзіўленне загадчыцы аддзела культуры Аршанскае гарыканкаму В. Сідняковай, аказалася вельмі шмат. А сівежа пагабляваныя дошкі на дэзвіярах і вонкіх помніка архітэктуры съведчылі пра карыснасьць такіх скодаў, нават недазволеных.

2 жніўня. Гомель. Менавіта гэты дзень (хады ён і не зъяўляеца афіцыйным съятам паветрана-дэсантных войскаў) усе дэсантнікі хіць сваім. Звычайна праходзіць ён бурна. Гэтак і сёлета ўх з самай раніцы натоўпы падплітых хлопцаў у зъбітых набакі блакітных барэтках блукалі па Гомелю ў пошуках прыгодаў. Першы канфлікт адбыўся на Калгасным рынку: дэсантнікі запатрабавалі бісплатнага пачастунку кавунамі. Адбылася сварка. Некта з былых воінаў стукнуў азербайджанца, які стаяў за прылаўкам, той у адказ пырнуў дэсантніка нажом у жывот. Распачалася бойка. Міліцыя ледзь-ледзь здолела яе спыніць. Далей п'яны натоўп рушыў у парк на наладжаную абкамам камсамолу дыскатэку, якая ў хуткім часе была ператворана ў трэніроўку каратыстаў. А 18.00 мелася адбыцца ўскладаныне кветак да Вечнага агню, але натоўп лаяўся, сівістаў, улюлюкаў, не зъвітаючи ўвагі на выступы ветэранаў-франтавікоў. Замест плянаванага вечаровага канцэрту группы былых воінаў накіраваліся ў рэстараны, дзе съвіта і дасягнула свае кульмінацыі. У рэстаране "Заря" дэсантнікі зламалі дзіверы, уварваліся ў залу, пачалі аддаваць загады: "Встать!", "Смирно!", "Сесть!" -- і білі, калі хто не выконваў. Некаторыя наведнікі (пераважна мужчыны) здолелі пакінуць рэстаран праз кухню. Выкліканы аддзел міліцыі дэсантнікі хостка зъбілі адабраннымі ў міліцыянтаў жа дубінкамі. Міліцэйскае падмацаваныне з сабакамі сутыкнулася з падмацаванынем дэсантнікаў -- з парку прыбегла яшчэ каля 60 чалавек. У бойцы, якія завязаліся на вул. Савецкай (амаль у цэнтры горада), пацярпела 16 міліцыянтаў, адзін з іх у цяжкім стане. Зъвестак пра колькасць пацярпелых дэсантнікаў няма. Затрыманы 41 чалавек, узбуджаны 2 крымінальныя справы.

Падобны падзеі адбыліся сёлета ў Гомелі і пад час съяткавання Мядыненіцы: вялізны натоўп -- каля 5 тыс. чалавек -- рухаўся з пл. Леніна па вул. Савецкай у кірунку гатэля "Турыст", зъмітаючи ўсё на сваім шляху, штурмуючы бутэлькамі ў трамвайныя ды аўтобусы.

(Паводле Алеся Яўсценкі).

6 жніўня. Бабруйск. На плошчы Леніна, перад гаркамам і гарыканкамам, адбыўся несанкцыянованы мітынг, наладжаны гарадской Радай БНФ. У рагэніі ўладаў матывы забароны былі сформуляваныя так: "...гр-не Якімова Н.А., Вашкевич В.Д., Вербовский М.П., Юркова Г.К., Йоселев А.Е. (сябры Рады БНФ. -- Рэд.) не являются представителями интересов трудовых коллективов и общественности города, как показал прошедший 2 июля 1989 года митинг; в основе их заявлений лежит стремление скомпрометировать руководящих работников. Скрывая свои

тысавецкая дзейнасьць) і 186 КК БССР за апошнія 20 гадоў.

Наступная дыскусія, якую мяркуе наладзіць Венскі камітэт, будзе прысьвечана Статуту Вялікага Княства Літоўскага. З сакратаром групы Дыяней Пліскай можна звязацца па тэл. 36-91-14.

26 жніўня. Лепель. Тутэйшая газета "Ленінскі сцяг" паведаміла сваім чытачам: "Так, Чарнобыль -- наша вялікае гора. І віна ведамстваў, чыноўніцтва, вядома, ёсць. Але, абвінавачваючы разам з тым і партыйны апарат, нефармалы зноў жа скажаюцца да дэмагогіі. Карыстаючыся іх метадамі, можна смела ў аварыі на атамнай станцыі абвінаваць... іх саміх. Не "партакраты" і паспешліва выводзілі рэактар з рабочага рэжimu, а розныя спецыялісты. Магчыма, сярод іх былі людзі з экстремісткімі замашкамі. Вось і вырашылі "ахнуць" па перабудове ядзерным вубухам. Хто адвергне гэтыя домыслы? Тым больш, што падрыўная практика -- на ўзбраенні экстремістаў, нацыяналістаў і розных нефармалаў". (Карніенка М. Мой сказ нефармалам).

31 жніўня, Менск. На чарговым семінары Сойму БНФ абмяркоўваўся праект Асноўных палажэнняў "Аб перабудове кіраўніцтва эканомікай і сацыяльнай сферай Беларускай ССР на прынцыпах самакіраваньяня і самафинансаванья".

З рэфератам па тэме семінару выступіў сябра эканамічнай камісіі БНФ, супрацоўнік Ін-та эканомікі АН БССР Андрэй Саўчанка. Прамоўца назваў Асноўныя палажэнні супярэчлівым і дэкларатыўным дакументам. Логіку Праекту ён парапаў з логікай хана Залатой Арды, які перадаў частку паўнамоцтваў па зборы даніны свайму васалу Івану Каліце: на месцах лепей ведаюць, як задаволіць патрабаваныні цэнтра. Аналізуучы Праект, А. Саўчанка давёў, што пад самакіраваным рэгіёнам аўтары Асноўных палажэнняў бачаць не Рэспубліку, эканоміка якой функцыянуе на рыначных прынцыпах, а хорсткую іерархічную структуру. Рэалізацыя падобнага самакіраваньяня ўмацуе пазіцыі мясцовага апарату сярэдняга і ніжэйшага ўзроўняў, але не забясьпечыць самастойнасьці Беларусі ў адметнай сацыяльнай і эканамічнай палітыцы. Асабліва рэзкая крытыка прагучала ў адрас тых пунктаў Праекту, згодна зь якімі Саветы уключаюцца ў традыцыйную камандавую піраміду: Дзяржплан--міністэрствы--Саветы--прадпрыемствы; па-ранейшаму захоўваецца дырэктыўна-адраснае падаваныне (каму, колькі і чаго вырабляць; каму, колькі і чаго прадаваць); Саветы не атрымліваюць права на самастойную падаткавую палітыку (памеры падатку на саюзныя прадпрыемствы вызначае Масква, а на мясцовыя -- Дзяржплан БССР); застаецца практика цэнтралізаваных пасставак-развёрстак ў агульнасаюзны фонду, што падрывае ідэю эквівалентнага тавараабмену паміж Рэспублікай і Саюзам.

На семінары выступіў адзін з аўтараў Праекту -- намеснік дырэктора Ін-та эканомікі АН БССР Міхаіл Нікіценка. У цэлым ён пагадзіўся з крыткай А. Саўчанкі і распавёў, у прыватнасьці, пра "кухню" падрыхтоўкі Асноўных палажэнняў: аўтарскі праект группы эканамістаў быў да непазнавальнасьці зъменены ў Дзяржплане. У дыскусіі ўзяў удзел доктар эканамічных навук Уладзімер Кулажанка, які, паміж іншым, сказаў, што неабходна больш пільна прыглядзіцца да досьведу эканамічных реформаў у Балтыйскіх рэспубліках. Прагучала прапанова аб стварэнні пад эгідай БНФ грамадскага фонду на распрацоўку альтэрнатыўнага праекту.

Зянон Пазняк, які падвёў вынікі работы семінару, канстатаваў, што на глядзячы на відавочную недасканаласць Праекту, ён хутчэй за ўсё будзе прыняты, паколькі ў цяперашній палітыч-

Нарэшце, пасхукаем самога Грыгор'ева, каб зрабіць канчатковыя высновы пра ягоны ўнутраны кодэкс разуму, гонару, самастойнасці і адказнасці. Цытаты, якія болы нагадваюць афарызы, узятыя намі з фанаграмы мітынгу БНФ у Наваполацку 5 ліпеня гэтага году, дзе Грыгор'еў выступіў з наступнымі заявамі:

-- Прежде, чым поднимать шум, нам надо подумать: а не повторим ли мы Фергану, не повторим ли мы международные отношения?

-- Мы сегодня возрождаем национальную культуру. Скажите, кто возражает против белорусского языка? Найдите этого человека!

-- Я хочу сказать: те, кто говорит о том, чтобы изучать белорусский язык, те больше всего не любят культуру. Это фарисейство, и надо признать, что это фарисейство процветает!

-- Если вы это восприняли на себя, то есть это лично к себе отнесли, я приношу извинения.

-- Я хочу, чтобы в нашей республике люди жили в дружбе всех национальностей, не оскорбляя достоинства, не говоря о том, что белорусский язык единственный должен быть государственным. Это очень тонкий вопрос, и если мы неточно к нему подойдем, мы можем провалиться под лед!

-- Я вас всех уважаю. Посмотрите, как я с вами говорю!

-- Зачем же на меня бросать камни глазами? Не думаю, что я этого заслужил, не думаю! Повторю: не думаю!

-- А что меня обвинили, что я работник аппарата, хочу сказать, что я не работник аппарата, между прочим. Я избирался по-моему, 6 или 7 раз как депутат народный. 200 тысяч человек проголосовали -- раз. 108... 110 тысяч коммунистов областной партийной организации... там голосовали 4 раза. Член ЦК КПБ, член ЦК КПСС, ваш первый секретарь обкома партии. Достаточно? Поэтому -- не аппарат.

-- Эта группа справа, если бы она могла оторвать мне голову, так оторвала бы!

-- Власть надо уважать. Если у нас не будет власти, у нас не будет общества!

КРОНИКА

25 жніўня, Менск. У малой зале Дома палітасветы адбылася дыскусія, прысьвеченая 200-годзьдзю Дэкларацыі правоў чалавека і грамадзяніна. Гэтае мерапрыемства было арганізаванае праваахоўным Венскім камітэтам БНФ "Адраджэнне". З рефератамі па заяўленай тэме выступілі прадстаўнікі камітэту С.Бекарэвіч, кандыдат філософскіх навук А.Кузнецоў, выкладчык Я.Гайдадылаў. Кароткае паведамленне зрабіў намеснік Старшыні Сойму БНФ Ю.Хадыка. У дыскусіі ўзялі ўдзел прадстаўнікі афіцыйнай улады -- міністэрстваў замежных і ўнутраных справаў БССР, а таксама Менскага абкаму КПБ. Былі зачытаны асноўныя пункты Звароту Венскага камітэту БНФ, у якім, у прыватнасці, адзначаецца, што мэты новай грамадской арганізацыі -- абарона правоў чалавека і асноўных свабодаў; пашырэньне інфармацыі пра сістэму міжнародных пагаднінняў па правах чалавека. У Звароце падкрэсліваецца, што стаўленне Ураду БССР да абавязкаў, узятых перад міжнароднай супольнасцю, выклікае трывогу. Венскі камітэт патрабуе апублікаваць Выніковы дакумент Венскай сістэмы, а таксама рассакрэціць сьпіс асобаў, асуджаных або гвалтоўна зъмешчаных у вар'ятні па арт. 67 (ан-

цели за лозунгами перестройки, они пытаются увести трудящихся города от решения неотложных задач". На мітынг сабралася каля 2-3 тыс. чалавек. Асабліва востра абіяркоўваліся пытаныя экалогіі горада, дзяржаўнасці беларускай мовы, рэспубліканскіх выбараў у Саветы. З прамовамі выступілі Ю.Дракахуст, Г.Сакалоў-Кубай, М.Собаль (сябры Сойму), Т.Белавокая (падкамісія "Дзецы Чарнобыля"), Фёдарава (Магілёўская Рада) і інш. Была прынятая рэзоляцыя, у якой, у прыватнасці, "за марнаванье народных грошай, бяздушнае стаўленне да грамадзяніна і нежаданье вырашаць надзённыя праблемы горада" выказаны палітычны недавер першаму сакратару гаркана КПБ В.Алімбоікаву і старшыні гарвыканкаму Г.Карпаву. На мітынгу ўзымаліся бел-чырвона-белыя нацыянальныя сцягі і гербы, широка распаўсюджваўся "малы друг". У некага міліція адабрала фотаапарат, некага завялі ў пастарунак, у некага адабралі абутик (за тое, што распаўсюджаў перыёдыку). На халь, у сумяштні дэталі гэтых інцыдэнтаў не былі высьветленыя.

6 жніўня, Ворша. Менавіта гэты дзень быў абараны ў парку каля дамініканскага касцёлу для новай сістэречы з дэлегатамі Устаноўчага зьезду БНФ і сябрамі Сойму. На гэты раз яна адбылася ў гарадскім доме культуры. Цікава заўважыць: аўвестка пра сістэрчу была зъмешчаная ў мясцовай газэце "Ленінскі прызыў", што пэўным чынам адлюстроўвае паварот у палітыцы аршанскіх уладаў. Присутнічала каля 300 чалавек. З прыхільніцтвамі быў сістэрты выступ сябра Сойму Міколы Кулавы. Многія прамоўцы ўзрушана аўвяргалі артыкул М.Дзымітрыева ("Звязда", 16.7.1989; ці варта, дарэчы, з'вяртаць на падобныя публікацыі такую ўвагу -- Дзымітрыев я не перш і не апошні). Гаварылі таксама пра аршанскія Курапаты -- Кабыляцкую гару -- і забастоўку мясцовых чыгуначнікаў, якія наўна хочуць бачыць у Ворши вырабы тутэйшага мяса-кансэрвавага заводу. На сістэрчу ўзымаліся нацыянальныя сцягі. Былі прынятые дэльты рэзоляцыі: у падтрымку БНФ і аб узбуджэнні кримінальной справы па забойствах на Кабыляцкай гары.

9 жніўня, Полацак. Наваполацкія групы падтрымкі дапамаглі падачанам правесці свой першы мітынг... Наогул, тэмпы разьвіцця руху Народнага Фронту ў Полацку і Наваполацку былі розныя. Яшчэ лягася Наваполацак скаланалі магутныя экалагічныя мітынгі (якія, між іншым, часткова дасягнулі мэты). Полацак тым часам ціха марнеў у правінцыянасці. Цяпер у Наваполацку сфармаваўся моцны "рабочы" Фронт (большасць групуў дзейнічае на падпрыемствах) з выразнай нацыянальнай ідэяй, у Полацку -- рух толькі-толькі пачынае пашырацца. У вялікай ступені -- дзякуючы дзейнасці аўяднанай полацка-наваполацкай Рады і асабліва намаганням яе лідэра, дэпутата гарсавета Анатоля Куліка. Аўтарытэт "Адраджэння" моцна ўзьнік пасля таго, як Рада наладзіла кантроль гарадскіх крамаў, у чым вельмі дапамаглі дэпутацкія паўнамоцтвы А.Куліка. У выніку пад прылаўкам было выяўлена больш за 15 тыс. бляшанак тушніны, больш за 12 тыс. бляшанак кавы, іншыя дэфіцыты... Аб'явіў пра мітынг зъмісьціла гарадская газэта. На месцы распаўсюджваўся фрontaўскі друк, які быў раскладзены на широкіх сталях. Мітынг вёў рабочы аднаго з полацкіх заводоў Андрэй Ігнатовіч. З прамовамі выступілі сакратары Управы БНФ В.Вячорка і В.Івашкевіч, прадстаўнікі полацкіх і наваполацкіх групуў падтрымкі. Принятая на мітынгу рэзоляцыя, у прыватнасці, пат-

рабуе апублікаваць у рэспубліканскім друку альтэрнатыўны зако-
напраект аб выбарах, вярнуць гістарычныя назвы вуліцам Полац-
ка, перадаць Полацкаму запаведніку гістарычны будынкі былога
езуіцкага калегіюма, якія займае цяпер вайскове ведамства, а
таксама выявіць съяды тых 88 гатункаў кілбасы, што вырабляец-
ца на мясцовым мясакамбінаце. (Паводле С.Сокалава-Воюша).

14 жніўня. Берасьце. У канферэнц-зале аб-
кама камсамолу па ініцыятыве рэгіянальнай Рады адбылася суст-
речка хыбароў горада з дэлегатамі Устаноўчага зьезду БНФ. Пра-
мэты і задачы "Адраджэння" распавёў прысутнымі старшынямі Рады
Рыгор Бакіевіч. Дэлегаты Зьезду адказаці на шматлікія пытан-
ні. Удзельнікі сустречы (больш за 300 чал.) пераважнай больша-
сьцю галасоў (4 -- супраць, 19 -- устрымаліся) прынялі рэзоля-
цию, у якой звярнуліся да Прэзідыйума Вярховнага Савета БССР з
просьбай зарэгістраваць БНФ "Адраджэнне". (Паводле М.Пракапо-
віча).

15 жніўня. Гародня. У самы разгар "русско-
язычных" квалівянній у Эстоніі некаторыя гарадзенскія прадпры-
емствы (ВА "АЗОТ", ВА "Хімвалакно", завод аўтамагнітолаў, пра-
дзільна-нітачны камбінат і інш.) атрымалі ад забастоўчыкаў
тэлексы з заклікамі аб фінансавай дапамозе. Разылковыя ражун-
кі "русскоязычных" заводаў падмацоўвала іерархія подпісаў: ды-
рэктар, старшыня прафкама, старшыня СПК, старшыня забастовач-
нага камітэту; пастскрыптумы рэкамендавалі перадаць тэксты тэ-
лексаў у парткамы і широка распаўсюдзіць на іншых прадпрыемст-
вах. Справа рабілася з размахам. У гэтых варунках Гарадзенская
Рада БНФ падрыхтавала свой зварот да рабочых горада. У дакумен-
тце, у прыватнасці, гаворыцца, што беларусы -- народ спагад-
лівы і памятаюць пра рабочую салідарнасць. Але трэба да рэшты
страйців сумленыне, каб на міністэрска-дырэктарскія страйкі "в
захіту соціализма" адбіраць лішнія рублі ў дзяцей Чарнобыля і
ва фласных дзяцей. Рада заклікала гарадзенцаў устрыміцца нават
ад маральна падтрымкі страйкаў, арганізаваных на самой справе
супраць эканамічнай самастойнасці рэспублік, у т.л. і Белару-
сі. Зварот таксама раіць задумашца над рэзальнімі цэнзам асела-
сьці: чаму ў Гародні на кватэрную чаргу можна стаць толькі на
чверты год прафіванні ў горадзе? Кіба права на жытло мен-
значае, чым права абіраць і быць абраным?..

С.П.

АПРАУДАНЬНЕ КРЫВІ

Ці чыталі вы Заяву ЦК КПСС пра становішча № Прыбалтыцы?
Яна гучыць як апрауданье крыва, якую Москва гатоўляла прайсіць
у Эстоніі, Латвіі і Літве ("Сама ях жынеспособнасць могла бы
оказацца под вопросом") дзеля адзінства СССР і непарушнасці
ідэалаў сацыялізму.

Зрэшты, да сацыялізму гэтыя пагрозы міякага дачынення не
маюць. Пад імі мог бы быць паставіць свой подпіс любы з ра-
сейскіх манархаў і манархістаў. Вось хоць бы і аўтар гэтай
брэшуры 1908 года выданыя:

"В наше время всякие центробежные тенденции получили
вдруг у нас, в России, такое небывалое распространение; все
инородческие элементы и сбитые ими с толку русские упорно до-

чыні? Усё гэта -- вялікая партыйная таямніца, скаваная ад на-
рода як партыйнага, так і беспартыйнага. Адзінае, што застаец-
ца народу -- назіраць, як растуць і пашыраюцца цэкоўскія апар-
таменты, цешыцца з гэтай нагоды і слухаць, што "людзі кажуць".

А кажуць яны, міх іншым, што неўзабаве на пасадзе першага
сакратара ЦК КПБ боскаю волій адбудуща пэўныя зьмены. Кажуць,
што Яфрэма Сакалова, зь якім мы так і не пасьпелі па-людзку
пазнаёміцца, заменіць першы сакратар Вітебскага аблкаму КПБ
Уладзімер Грыгор'еў. Паколькі менскі партыйны лідар -- гэта
маскоўская наменклatura, і прызначаецца ён не для нас з вами,
а для справаўдачай у цэнтры, думка беларускага народу ў гэтых
зьменах -- справа дзесятая. Нас, як гэта заўсёды і было, не
павінна абыходзіць, хто будзе намі кіраваць, вяршиць нашы
лёссы. Бо то людзі, а мы з вами -- чалавечы матар'я для на-
менклатурных гульняў. Урэзце рэшт, мы можам задаволіцца тым,
што ад замены кіраўніцтва, палітыка на Беларусі анік не зъмя-
ніяеца. У гэтым сэнсе Сакалоў нічым не адрозніваецца ад Сью-
нькова, а Грыгор'еў -- ад Сакалова. Мяркуйце самі.

Грамадзкае рэнаімэ "прагрэсіст", створанае Грыгор'еву
маскоўскай прэсай, у сапраўднасці заснаванае на паказушных
акцыях, арганізаваных да таго ж самім Грыгор'евым. Вось нека-
торыя факты, што характарызуюць аблічча гэтага кіраўніка:

-- Паводле заключэння эколагаў, будаўніцтва ў эўрапей-
скай зоне СССР буйных сывінагадоўчых комплексаў звыш 10 тысяч
галоў признана немэтаэгодным, бо дагэтуль нідзе ў сівеце ні
вырашана праблема ўтылізацыі навозных сцёкаў. Грыгор'еў жа
вялівым рашэннем пачаў будаўніцтва 28 (дваццаці восьмі!) та-
кіх сывінакомплексаў магутнасцю 54 і 108 тысяч галоў. Вынік
-- атручаны рэкі і глеба, высяленыне і без таго абызълюдзелых
вёсак, пірэздадзен экалагічнае катасрофы. (У дукках заўважым,
што зусім не апошнюю ролю адыгралі сывінскія комплексы і ў па-
літычнай кар'еры і перашняга лідара -- Яфрэма Сакалова);

-- Увесені 1988 года Грыгор'еў зрабіў усё, каб утайць ад
насельніцтва факт правядзення пошукаў працы пад катлаван
запланаванае Беларускай АЭС. Ініцыятары "зялёнага" руху вобла-
сці былі зганьбаваныя праз абласную газету, па асабістым за-
гадзе Грыгор'ева з ухом падрыхтаванае газэтнае паласы быў зъя-
ты артыкул пра АЭС;

-- Улетку 1987 года Грыгор'еў задумаў прыцягнуць увагу
маскоўскае прэсы сучаснымі пунктамі грамадзкага харчаванья. У
Вітебску праектаваліся 15 нацыянальных кавярняў. Пад мarmur і
дуб абліцоўваліся крамы на цэнтральных вуліцах абласнога цэн-
тра... Рыхтаваўся сьпеціяльны пленум аблкаму партыі, куды за-
праслі адказных функцыянеру з ЦК КПСС і Саўміну. Прадэман-
стравалі ім росквіт і сыць, а ўжо праз некалькі дзён прылаўкі
вітебскіх крамаў сталі зноў па-звыклому пуставаты;

-- Гэтак сама паказушна быў праведзены і пленум аблкаму па
пытаннях аховы здароўя. У адной з бальніц, куды чакаўся візіт
міністра Чазава, устанавілі дарагі вітраж. І гэта пры хабрац-
це наших установаў аховы здароўя!

Дарэчы, на гэтым самым пленуме Грыгор'еў публічна (аблас-
ное радыё вяло прямую трансляцыю) прадэманстраваў узровень
сваёй выхаванасці, ухўшы выраз "помесь негра с мотоциклом".
Замежныя студэнты вітебскіх ВНУ абураліся, народ -- съміяўся.
Не з неграў, вядома;

-- На выбарах Грыгор'еў балатаўся ў народныя дэпутаты
СССР без альтэрнатыўнае кандыдатуры, у сельскіх раёнах вобла-
сці.

Калі ёсьць ахвотныя, гасцінна запрашаем і чакаю да нас.
І. Прафе, Яфімава".

Падкамісія "Дзеци Чарнобыля" пры Сойме БНФ і "Група дапамогі" ічыра ўдзячны ўсім, хто адгукнуўся на наш зварот.

Напэўна, мы ня здолеем выкарыстаць усе прапановы, бо лёта чактычна прамінула. Жыхарам забруджаных тэрыторый, хто зьбіраецца браць адпачынак увосень і хацеў бы скарыстацца запраміннямі з Эстоніі, неабходна звязніцца да сяброў падкамісіі праз Управу БНФ (часовы адрес): Менск, вул. Фрунзе, 5, Дом літарата. Алеся Емяльянава, Мікола Міхноўскі. Тэл. 36-99-72.

Латвія. У пачатку жніўня па Латыскім тэлебанальному паказаны фільм "Чорная быль Беларусі". Паводле апублікаваных звестак, колькасць радыактыўных рэчываў, выкінутых у паветра з 26 красавіка да 5 траўня 1986 роўна 90 Хірасімам. 90 атамных бомбаў, толькі без ударнай хвалі, абрынулі на беларускія, украінскія і рускія хаты. А людзі, якім нават не падыходілі патрэблым сказаць пра гэта, працавалі на паліях, сейлі, купаліся, дэмантравалі першамайскую еднасць партыі і народу, пілі ваду з калодзежаў, куды смыгаўся зь неба "мірны атам". Многія і дагэтуль не ўсвядомілі, якай вялізная бяда напаткала нас. Ці не таму, што сапраўдны факты катастроfy ўпарты хаваюцца ў БССР па-ранейшаму? Зусім невыпадкова, што фільм, зняты рэжысёрам Беларускага тэлебачання Паўлам Шаўчуком, упершыню ўбачылі менавіта латыскія, а ня нашыя тэлегледачы.

Сяміпалачінск. Група сяброў БНФ узяла ўдзел у антыядзерных акцыях, наладжаных 4-7 жніўня грамадскім рухам Нівада-Сіміпалачінск: Ініцыятывы Алласа Суляйменава ўдала супадае з новай палітыкай Масквы. У гэтым адначасна і сіла, і слабасць казахскага экалагічнага антыядзернага руху. З аднаго боку -- фінасавая і арганізацыйная падтрымка, сусветны розглагол. З другога... На мітынгу, які адбыўся недалёка ад Сіміпалачінскага палігона ў вёсцы Каравул, беларусы прапанавалі ўключыць ў рэзялюцию шраг конкретных пунктаў: скласці і апублікаваць карты радыацийнай заражанасці прылеглых да палігона тэрыторый; увесці для іх населеніцтва кампенсацыйныя даплаты ды ільготы; выявіць службовых асобаў, адказных за ўтойванне радыацийных звестак, не затрымліваць пад прымусам тых, хто хоча пакінуць заражаны радыацийны зону. Выступ сябра Сойму БНФ Алеся Емяльянава быў горача падтрыманы ўдзельнікамі мітынгу, асабліва жыхарамі самога Каравула. Але ў рэзялюцию гэтых пропанов так і ні трапілі: у першую чаргу не паэтычны пафас прысьвячаўся карысці ад двухбаковага мараторию. Замежныя карэспандэнты, акредытованыя на час акцыі ў Сіміпалачінску, выявілі вялікую цікавасць да беларускай дэлегацыі.

Масква. Зь беларускіх народных дэпутатаў СССР у міхрэгіянальную группу ўвайшлі: Ул. Бальбасаў, В. Быкаў, Ю. Варонежцаў, С. Габрушэў, А. Дабравольскі, А. Жураўлёў, В. Карніенка, А. Сыцепаненка, Ул. Фаменка і С. Шумкевіч.

"ПОМЕСЬ НЕГРА С МОТОЦИКЛОМ"

Што адбываецца ў ЦК КПБ? Што за людзі там працуяць? Якіх культурных ўзроўня ды інтэлектуальных патэнцыяляў? А галоўнае -- якія ў іх пляны адносна нас, нашай зямлі і нашае буду-

могаўця превратить наше государства, сильное до сих пор своим единіцтвом, в союз отдельных государств, с явным преобладанием и.городцев, -- чем и объясняется та поддержка, которой пользуются в оппозиционных кругах финляндцы, доведшие свой сепаратизм до абсурда, до признания русских в Финляндии неполноправными, лишенными многих прав гражданами..."

Гісторыя, як бачы, паўтараецца. Толькі сёньня німа ўжо гутаркі пра права рускіх у Фінляндіі (мусіць, нядрэнна ім там жывецца і мову фінскую вучачы) ды й высновы зьмяніліся. У той брамуны гаварылася так: "царская власт есть единственная, во-звышающаяся над всеми властями и над всем временем..." Ну ды, зрешты, калі ў Расеі сабраліся ліць кроў, дык заўсёды шукаюць таму "ідэйныя" апошданыні. Ніколі ня скажуць, што танкі у Таджіні ці Вільню трэба ўвесці "у імя" больше колькасці кілбасы кватэр і эстонской культуры, дзеля падвышэння ўзроўню жыцця народа. Бо кілбасу, кватэрм і культуру танкамі не вырабіш, не збудуеш, не разаўеш. Тут, бадай, разум патрэбны!

І яшчэ. Ці ведаецце, дзе была надрукаваная тая антыфінская манархісцкая брамурка? Адгадаі. У Віцебскай губернскай друкарні, на Беларусі. Так што гэта, аказваецца даўняя традыцыя, і сёньня німа Вандэя панікуе і разыдзімае антыпрыбалтыйскую істэрыю ня проста так. Пазіцыя простая як паравозны сывісток: распяліць у нашых душах нянавісьць да братоў эстонцаў, латышоў і літоўцаў, да мадаванаў... абы мы ня думалі пра пустыя прыклады, пра талоны, пра злачыннасць і дэмаралязацию ў сябе дома -- на Беларусі. Абы толькі самі ня лезлі ў палітыку.

Міасі Собаль


РГС -- МУНІЦЫПАЛЬНАЯ УЛАДА

Хутка выбары. Гэтым разам партакраты на Беларусі трэба будзе абраць у рэспубліканскі і мясцовыя саветы такую колькасць бюракратаў, што аднымі вайсковыми дывізіямі ды партактывамі пры галасаванні не абыйдзяшся. У дадёкі сельскія раёны не скаваешся, ды і выгаднае для апарату перадвыбарчае сіта -- акруговыя сходы са "сваіх людзей", -- па ўсім відаць, давядзенца адмініці. Словам, Вандэя рызыкуе цалкам страціць пазіцыі ды адыйсці ў нябыт съследам за сваёй французскай папярэдніцай.

Вось чаму ідэалагічні аддзел Менскага гаркому вымушаны быў узяцца за стварэнне радаў грамадзкага самакіраванья (РГС) у мікрараёнах. Праект "Прыкладнага палахэнні" пра РГС звязўся ў "Вічэрнім Мінску" 22 ліпеня. Дзеля чаг апарату спатрэбіліся нізавыя органы муніципальнае ўлады?

Па-першое, дзеля адэкватнае замены акруговых сходаў. Абіраць РГС будуць прадстаўнікі "населеніцтва і працоўных", якіх дэлегуюць на сход жыхары мікрараёну, грамадзкія арганізацыі, саветы працоўных колектываў і прафкамы прадпрыемстваў. Пры гэтым нормы (ад каго колькі прадстаўнікоў) вызначае райсавет. Падрыхтоўка і правядзенне сходу па выбарах РГС даручаецца аргкамітэту, які стварае тэрытарыяльная група дэпутатаў, гэта значыць тыя, каго мы сёньня маєм у якасці савецкае ўлады. Пасля выбраньня РГС зацьвярджаецца презідіумам райсавета, які, дарэчы, можа і распусціць раду, калі палічыць яе дзейнасць супрацьзаконнай.

Па-другое, гэта ўсё ў вельмі дэмакратычна г. чыць -- рада грамадзкага самакіраванья, нізавая муніципальная ўлада. Паво-



РЕШЕНИЯ СОС ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ЖИТЕЛЯМИ МИКРОРАЙОНА

дле "палахэння" РГС надзяляеца самыі широкімі правамі. Яна -- поўная гаспадыня ў мікрапаёне: кіруе ўсімі звёнамі самакіраванья, каардыне працу грамадзкіх арганізацый, праводзіць скды жыхароў і прадстаўнікоў, актыўна ўдзельнічае ў выбарах. Яе пастановы абавязковыя для жыхароў і прадпрыемстваў мікрапаёна.

Вось дзе парадокс! Самая дэмакратычная грамадзкая структура ствараеца дзеля далейшага ўціску дэмакраты. Як гэта зразумець?

А проста. Не ад лёгкага жыцця і не ад лішняга лібералізму стварае Вандэя РГС. У парадку эксперименту, дарэчы, гэтая праца вядзеца ў чатырох мёнскіх раёнах: Першамайскім, Фрунзенскім, Маскоўскім ды Ленінскім. Вандэя рызыкуе. Бо што калі народ на ўзроўні гарадзкіх кварталаў, двароў ды пад'ездаў возьме ды перакопіць ініцыятыву? Не паставіш ха ў кожны пад'езд партыйца, здольнага ў сяброўскай гутарцы з людзьмі вярнуць страчаны аўтарытэт КПБ і яе кіраўнікам!.. Сказаўши народу: кіруй сам! -- пасля ня надта сунешся са сваім "партыйным кіраўніцтвам". Словам, рызыка вялізная, ініцыятыва па сутнасці сваёй здаровая, і народу, а найперш Народнаму Фронту, грэх не падтрымачь яе, не ўзяць у стварэнні і выбарах РГС самага актыўнага ўдзелу. Як ха стварыць муніципальную раду мікрапаёна?

Пэўны досьвед на гэты конт ёсьць у менскай маскоўскай Ра-дзе БНФ, групы падтрымкі якой працујуць у мікрапаёне Паўднёвы Захад.

сябры Саюзу пісьменнікаў. А зараз значна болы..."

"Некаторыя з прыхільнікаў БНФ, -- піша "Гардыян", -- лі-чаць палітычны правал галоўной прычинай кансерватызму парт-кіраўніцтва ў Менску. Кіраўніцтва адказнае за тое, што не па-предзіла людзей заставацца у дамах у час Чарнобыльской катасрофы. Яно мае сваіх сяброў-аднадумцаў у Маскве. Напрыклад, былога сакратара партыі Беларусі Мікалая Сылюнькова. "Калі кіраўніцтва ў Менску зьменіцца, тады ўсе гэтыя людзі будуть пры-цягнутыя да адказнасці", -- сказаў адзін з делегатаў Звязу Народнага Фронту.

Палітычныя лідэры ў Менску не заўсёды былі непапулярныя. Больш за 10 гадоў Рэспублікай кіраваў Пётр Машэрэу, да гібелі ў аўтамабільнай катасрофе ў 1980. Многія беларусы паўтруніваюць яго съмерць са съмерцю Джона Кенедзі. Яны лічачы, што існавала змова людзей, якія баяліся папулярнасці Машэрава. Пра Машэрава расказваюць, што ён імкнуўся ўзмацніць паміх партапартам і індустрыйнымі мэнэджарамі, якія пярэчылі патрабаванням Масквы больш вывозіць зь Беларусі ды імкнуліся трymаць высокі жыццёвы ўзровень у Рэспубліцы. Паводле стандартаў СССР Беларусь і зараз перадавая... Што ж тычицца адно-сінаў да інтэлігенцыі і палітычных актыўістаў, дык слова "дыш-дог", здаецца, невядомае сёньняшніму кіраўніцтву", -- съцвяр-джае карэспандэнт ангельскай "Гардыян".

Талін. У чэрвені 1989 "Вестник НФЭ" зьмасціў на сваіх старонках зварот БНФ "Адраджэнне" да ўсіх жыхароў Эстоніі з просьбай прыняць і разъясціць на тэрыторыі Эс-тоніі тэрмінам на адзін месяц дзяцей дашкольнага ўзросту з бацькамі з тых раёнаў Беларусі, дзе радыцыяльна перавышае дапушчальная нормы. "Група дапамогі", створаная пры беларус-кім таварыстве "Грунвалд" у Эстоніі, рэдакцыя "Вестника НФЭ" і газета "Нарвский рабочий" (у ёй таксама быў зьмешчаны зварот БНФ) атрымалі мноства лістоў. Вось вытрымкі толькі з некато-рых:

"Магу прыняць у любы час трох чалавек. Пра прыезд прашу абавязкова папарэдне паведаміць. Карнэлія Ват".

"Прапануем два варыянты: першы -- лецічча ў 6 км ад Нар-ви, побач рэчка, умовы добрыя, печка, вадаправод, пакой 16 м кв., -- для сям'і з трох чалавек зь дзіцём; другі -- двухпака-ёвая кватэра ў горадзе, пакой сумежны,.. жыве адна гаспадыня -- для двух чалавек. Лідзія Гулюшкіна, Валянціна Фукс".

"Можам прапанаваць адной сям'і зь Беларусі летніе жытло ў нас на хутары. (недалёка ад г. Цэсіс, Латвія). Наш горад мае штодзённую чыгуначную сувязь зь Менскам (цягнік Менск--Талін, станцыя Цэсіс). Будзем радыя дапамагчы людзям, якія патрапілі ў бяду. Чакаем сям'ю настаўнікаў. Вільяр Тоом".

"Магу прыняць сям'ю (пажадана з трох чалавек). Маю трох-пакаёвую кватэру падэшанай планіроўкі. Мая сям'я -- жонка, дачка і сын. Аляксандар Насенка".

"Калі Вас задавальняе, магу прапанаваць аднапакаёвую ква-тэру. Н. Шылкава".

"Піша Вам маладая сям'я. Мы з мужам парайліся і вырашылі ўзяць на лета адну сям'ю зь Беларусі. У нас добраўпарадкаваная чатырохпакаёвай кватэра. І. Пятраўская".

"Калі Вы лічыце Нарву эклагічна чистай зонай, мы гатовыя прыняць гасцей. Можам прапанаваць адзін або два пакоі ў ча-тырохпакаёвой кватэры. Несцярэнкі".

"У нас ёсьць прыватны дом, праўда, зь пячным аципліннем.

на аднаго жыхара ў 1986 годзе па рэспубліках (у працэнтах да сярэдняга ўзроўню Саюза):

Эстонія	139	Украіна	100	Азербайджан	66
Латвія	139	Малдавія	99	Кіргізія	62
Літва	128	Казахстан	85	Туркменія	61
Беларусь	122	Грузія	80	Узбекістан	54
РСФСР	111	Арmenія	77	Таджыкістан	47

Розыница ва ўзроўнях спажываньня тавараў і паслугаў даволі вялікая (у працэнтах да сярэдняга ўзроўню ў Саюзе):

Эстонія	133	Беларусь	105	Кіргізія	78
Латвія	129	Малдавія	99	Туркменія	70
Літва	115	Грузія	92	Азербайджан	67
Украіна	106	Казахстан	91	Узбекістан	65
РСФСР	105	Арmenія	85	Таджыкістан	59

Вучоны заўважае: адносная розыница ва ўзроўнях нацыянальнага даходу паміж найвышэйшим і найніжэйшим паказчыкамі (3 : 1) усё х меншая, чым ва ўзроўнях спажываньня (2,2 : 1).

Лондан. Газета "Гардыян" 3 ліпеня 1989 зъмісьціла артыкул "Стракатая коўдра плюрализму" пра палітычную сітуацыю на Беларусі і, у прыватнасці, пра Устаноўчы з'езд БНФ. "Безумоўна, Устаноўчы з'езд Фронту павінен быў праходзіць у самой Беларусі, -- лічыць карэспандэнт "Гардыян". -- А тут ён быў у часовай эміграцыі з прычыны кансерватызму рэспубліканскіх уладаў, якія адмовіліся дазволіць. "Гэта -- палітычная Вандэя", -- так назваў адзін з выдатных пісьменнікаў рэспублікі Але́с Адамовіч свой родны край колькі месяцаў таму. На пярэдадні 200-годзідзя Французы рэвалюцыі ягоная метафора была ўзятая ад апошній рапаліцкай правінцыі, якая супраціўлялася руху пераменаў. Адамовіч прамаўляў з хваляваннем пасыля таго, як паліцыя ў Менску ўжыла вадзяныя гарматы (так у тэксьце. -- Рэд.) і дубінкі, каб разагнаць тысячи людзей, якія патрабавалі стварыць мемарыял ахвярам сталінізму. Хоць ніхто ня быў забіты, бруталысты інцыдэнт узяўняў нацыянальнае пачуцьцё.

На Беларусі гільятыны пачалі працаваць у канцы сакавіка. Часткай у выніку першых дзеяньняў Народнага Фронту, які арганізаў эфектыўную кампанію пратэсту, а таксама ў выніку агульнага грамадзкага раздражнення мясцовым партыйным кіраўніцтвам. На сакавіцкіх выбараў пакаціліся некаторыя важныя галовы. Не прайшоў партыйны сакратар сталіцы Менску, як і сакратары Гомеля ды Магілёва.

Выбарчыя паразы, здаецца, толькі ўзмацнілі супраціўленне партыі. Партыя адмовілася дазволіць з'езд Народнага Фронту і ўжыла свой кантроль над мясцовымі сродкамі інфармацыі, каб ганьбаваць фронтаўцаў як экстремістаў і правакатарапаў, хоць цэлы шэраг дэлегатаў новага З'езду народных дэпутатаў падтрымліваюць БНФ".

Далей карэспандэнт "Гардыян" прыводзіць сваю гутарку на З'ездзе БНФ з народным дэпутатам СССР, прафэсарам ядзернай фізікі ў дзяржуніверсітэце, экспертом па чарнобыльскай праблеме Станіславам Шушкевічам: "Яго хвалюе, што так многа беларусаў асіміляваліся, абруслі. "Да нідаўна, -- кажа ён, горка картуючы, -- адзіныя, хто гаварыў па-беларуску, былі сяляне ды

яўачным парадкам група падтрымкі, разьбіўшыся па 2 чалавекі абыходзіць дамы. У кожным пад'ездзе тут 36 кватэр, а ўесь мікрараён -- 300 пад'ездаў. На кожнай лесвічнай пляцоўцы яны звоніць адразу ў 4 кватэры ды прапануюць людзям спусціцца ўніз дзеля сходу. Унізе жыхары пад'езда абіраюць старшыню сходу і сакратара. Пасыля абіраюць свайго прадстаўніка на Устаноўчы сход РГС. Другі пункт парадку дня -- абмеркаванье новых праектаў законаў БССР аб выбарах. Пра сход складаецца пратакол у двух асобніках з подпісамі старшыні і сакратара. Адзін асобнік застаецца ў Радзе, другі накіроўваецца ў райсавет. Адначасова праводзіцца збор подпісаў пад патрабаваннем зарэгістраваць БНФ, робіцца падпіска на выданыні Фронту.

Муніципальная рада, дарэчы, можа быць створаная і ў вёсцы.

А.С.

ТРАГІЧНАЕ УЗЬЯДНАНЬНЕ

Другі семінар Сойму БНФ, які прайшоў 17 жніўня, быў прысьвячаны узьяднанью (злучэнню?) Заходнія і Усходнія Беларусі. З рефератам на гэту тэму выступіў Генадзь Сакалоў-Кубай. Трэба признаць, што реферат атрымаўся рыхлы і быў выслушаны без асаблівеў увагі. Нашмат большую цікаўнасць выклікаў выступ доктара гістарычных навук Міхася Ткачова, які распавёў пра лёкайскую ролю тагачаснай навукі і нагадаў выпадак з этнографам Майсеем Грынблатам, які па загадзе тагачаснага першага сакратара ЦК КП(б)Б Панцеляймона Панамарэнкі ў 1939 мусіў за ноч даводзіць прыналежнасць Беласточчыны да Беларусі, а потым, у 1944 -- гэтаксама за ночь, пасыля словаў Сталіна: "Пантэлеймон, уступы," -- адвечную польскуюсць гэтага краю. Вінцук Вячорка спыніўся на злавеснай ролі Івана Клімава (узначальваў Віленскае часовае ўпраўленіе 1939) у вынішчэнні заходнебеларускай інтэлігенцыі. Юры Хадыка ўзняў тэрміналагічнае пытаннэ (узьяднанне або злучэнне?) і звязаў зъмены међу БССР у 20 ст. з падзеламі Рэчы Паспалітай у 18 ст. Успамінамі дзяцінства пра книжныя вогнішчы калі заходнебеларускіх школаў, каланіяльнае зънішчэнне лясоў і рабунковую калектывізацію падзяліўся Міхася Дубянецкі. З паведамленнямі выступілі таксама Валеры Буйвал, Алег Трусаў, Віталь Скалабан і інш.

...Відаць, у хуткім часе пакт Молатава--Рыбентропа будзе прызнаны як "юрыдычна беспадстаўны і неправамоцны з моманту падпісанья". Гэта, вядома, ня значыць, што ўсё вернеца да рэаліі 1939 году: палова Беларусі адыйдзе да Польшчы, Малдавія да Румыніі, а Літва, Латвія, Эстонія зноў здабудуць поўную свабоду. Безумоўныя зъмены адбудуцца ў маральных ацэнках тых даўніх падзеяў. Трагічнае ўзьяднанье -- вось што можна сказаць сёняня пра 17 верасьня 1939 году. Але пошук нашага беларускага погляду гэтым толькі пачынаецца. Мы яшчэ шмат чаго ня ведаем: ані праўдзівых абставінаў Народнага сходу ў Гародні, ані таго, як паставіўся да ўзьяднання эміграцыі Урад БНР (а ён на той час быў адзіным зусім незалежным прадстаўніцтвам беларусаў). Урэшце, мы ня ведаем усёй таемнай і яўнай палітычнай гульці па лініях Масква--Менск, Менск--Вільня, Менск--Варшава... Мы толькі выходзім на падставовыя прынцыпы беларускай гісторыі і палітыкі, а менавіта: пачынаем гледзець на Беларусь як на суб'ект гісторыі і палітыкі.

СКРЫНКА 327

"Дарагія сябры! Піша Вам афіцэр СА лейтэнант Алеся Пабягайла. Служба закінула мяне далёка ад роднай Беларусі. Але як магу, стараюся сачыць за падзеямі на Бацькаўшчыне. Усёй душою падтрыміваю палітыку БНФ "Амраджэнъне". Таму й вісіць на дэзвіярах майго дому бел-чырвона-белы сцяг. З-за гэтага і пачаліся ўсе непрыемнасьці. Сцяг не дае спакою камандзіру ды зампаліту, якія пачалі сапрауднае цкаваньне. Камандзір лічыць мяне "антисоветчиком". Пагражаете нейкімі "мерамі", партскодам. Газету "Ніва" і часопіс "Крыніца" называе "сомнітельной литературай". Імкнучыся настроіць супраць астатніх афіцэраў, адхіліў мяне ад дэяжурства, і зраз частку маёй працы (але не з маёй віны) даводзіцца рабіць іншым. Як сябе паводзіць у гэтых варунках? Вельмі прашу, не пакіньце мой ліст без адказу". Краснайярскі край.

"Вось асобныя думкі, што ўзынікаюць пры чытаньні праекту Программы БНФ. Многія ідэі закладзеныя верна, але, на мой погляд, зусім сырый, бачна, што праект рыхтаваўся ў съпешны і да канца не прадуманы. Задачы, якія стаяць перад шыром і народным рукам, крыху змазаныя, не заўсёды ясныя. Відаць, сказаўся націск розных груп, што ўваходзяць у БНФ, і ніпэўнасьць іхніх поглядаў.

А наоду я падтрымліваю ідэю Народнага Фронту Беларусі. Дасылаю вам свой верш. Вядома, ён дылетанці і сырый, але затое шчыры:

Грамада, гуртуюцца ў войска!
Гэй, да дзедаўскіх сцягоў!
Гэта кліча Каліноўскі,
Гэта кліча продкаў кроў.

Плечы ў плечы і ў калоны --
За свабоду і права:
Хутка зьнікне лад прыгонны,
Сёння мы ўжо не рабы.
Абязае нам улада

Пернік, пугу, вадамёт.
Зрушым сталінскі парадак,
Што нас гне каторы год.
Плечы ў плечы, крок адзіны!
Хто сумленны -- той да нас:
Распраміць павінны съпіны
Сёння людзі ў першы раз.
Хай чарнеюць небасхілы,
Крые нас дзяржаўны гонт.
Зараз мы адчуле сілу:
Зараз мы -- Народны Фронт!
Плечы ў плечы, крок яднайце!
Мы адное маці кроў!
Беларусь -- яна х нам маці --
Супраць крыўды кліча эноў."

Леанід Муштэнка,
Гомель.

"Пропаную пры вылучэнні народных дэпутатаў у Вярхоўны Савет БССР выключыць са складу выбаршыкаў вайскоўцаў тэрміновае службы, бо яны ў Рэспубліцы знаходзяцца часова і ня ведаюць праблемаў, якія квалікуюць нас". А. Курачка,
Гародня.

Л. Бяляўскі, які адбывае кару ў Томску за рабаўніцтва, "хатіа сваю віну не признаў і ніколі не признае", піша, што перасылае ў фонд БНФ 200 руб. "Я мяркую, -- заўважае ён, -- што прэстыж Фронту ўпадзе пасыля Зыезду народных дэпутатаў, на якім дэпутаты ад БНФ толькі галасавалі. Хіба ў народна Беларусі няма праблемаў? Толькі Адамовіч ды яшчэ адзін дэпутат з Казахстану прамовілі слова "Беларусь".

Пра цяжкасці з ахвяраваньнямі Фронту піша В. Сирогіна зь Менску: "Сябры! Я паспяшалася паведаміць Вам, што паслала гроши (.0 р.) на імя П. Садоўскага. Праз тыдзень яны вярнуліся да мяне". Што ж рабіць, калі для кіраўніцтва і фінансавай службы Рэспублікі няма важнейшага клопату, чым лёс дзесяці руб. грамадзянкі В. Сирогінай...

І. Маеўскі з мастацкага камбінату "Мастацтва" ў Бера-

сьці паведамляе пра стварэнне суполкі БНФ з 25-ці чалавек.

Шмат якія чытацкія допісы ў "Навіны" -- гэта просьбы дасылаць фронтаўскі друк і праграмныя документы БНФ. Апошнім часам мы атрымалі й будзем задавальняць такія просьбы ад І. Шапелюка ды М. Таракука зь Менску, М. Ганчаровай з Гомеля, Я. Пятрова, Я. Унукава, А. Сыцепановіча, В. Рэчыцкага, што цяпер праходзяць вайсковую службу далёка ад Бацькаўшчыны, у Ленінградзкай вобласці, В. Перагудава з Ракава, А. Коржыча з

з Гародні ды П. Балач з Мёрскага раёну, В. Лычкоўскага з Уэды, Я. Лявіцкага з Смургоняў, А. Цадко з Маладэчанскага раёну. "Зьдзіўляе мяне, чаму вашу газету немагчыма купіць? -- піша майстар 4-га будтрэста БУ-БО І. Шапелюк. -- Я ўпэўнены, што ахвотных купіць "Навіны" назьбіраецца толькі ў Менску больш за 100 тысяч чалавек". Як бачыце, Ігар Ягенавіч, дастаткова нежаданыя якіх-небудзь дзесяці функцынераў, каб согні тысяч заставаліся ні з чым...

С. Паўлоўскі

"НАВІНКІ" СТАТЬСТЫКІ

Маскоўская "Літературная газета" апублікавала дадзенныя апытання сваіх чытачоў: як яны ставяцца да савецкай выбарчай сістэмы? Супраць выбараў ад грамадскіх арганізацій выкасаліся 85%, супраць акруговых сходаў -- 92%, за прымы выбары прэзідэнта Савета, рэспублікі, старшины краявых, абласных, гарадскіх і раённых Саветаў -- 94%. Падвядзэм ражунак: насельніцтва СССР дэмакратычнае на 91%. Але...

У той самы час менскія партыйныя газеты друкуюць праекты рэспубліканскіх выбарчых законаў. Застаецца і перадвыбарчае акруговасці, і выбары ад грамадскіх арганізацій, і гарантывіе выбараў новых прэзідэнтаў, як дэльце кроплі вады падобных да папярэднікаў.

Падлічым: кіраўніцтва ў БССР дэмакратычнае роўна на 9%, гэта значыць, прадстаўляе інтэрэсы 9% народу. Як, скажам, кіраўніцтва таварыстваў сабакаводаў або кактусаводаў-аматараў. Ні больш, ні менш.

ЗА МЕЖАМИ

Вільня. Упершыню зь віленскай газэты "Кам'яўнімацеса" даведваемся пра Беларускую дэмакратычную партię, прадстаўнік якой вітаў 29-30 ліпеня ў Віленскім палацы будаўнікіў У таноўчы зъезд Літоўскай дэмакратычнай партыі. Пра мэты ды задачы БДП застаецца пакуль здагадвацца ці меркаваць паводле праграмнае заявы ЛДП: "Сваёй асноўнай мэтай ЛДП абвяшчае адраджэнне вольнае, незалежнае і дэмакратычнае (праўнае), сацыяльна-справядліве Літоўске дзяржавы, дзе суверэнная дзяржаўная ўлада належыць нацыі й ажыццяўляецца Саветамі, абранымі дэмакратычнымі шляхамі".

Рига. Тутэйшая газета "Лаўку авізэ" 21 ліпеня надрукавала, а газета "Советская молодёжь" перадрукавала наступнае паведамленне кандыдата эканамічных наўук А. Іларыёна:

Узроўні эканамічнага разьвіцця рэспублік СССР істотна адрозніваюцца. Дастаткова паразінаць долі нацыянальнага даходу